

УСЁ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД НАС САМІХ

«Трэба варушыцца, а не спадзявацца толькі на дзяржаву»

Такое меркаванне выказаў Аляксандр Лукашэнка, наведваючы гарадскі пасёлак Балбасава ў Аршанскім раёне 4 лістапада.

ЦІШЫНЯ ДЫ СПАКОЙ

Візіт кіраўніка дзяржавы ў Балбасава — доўгачаканая падзея для жыхароў. Прэзідэнт адразу па прыездзе адрправіўся размаўляць з людзьмі, якія выйшлі яго сустракаць. Ён адзначыў, што да добраўпарадкавання невялікіх пасёлкаў тыпу Балбасава прыйшлі паступова: пачыналі з Мінска, пазней прыйшлі да аграгарадкоў. Цяпер надыйшоў час і пасёлкаў, аднак падтрымліваць добрыя ўмовы трэба будзе самім людзям.

Беларускі лідар заклікаў засадзіць Балбасава дрэвамі, развіваць паркавыя тэрыторыі. На яго погляд, пасёлкі, як Балбасава ці Копысь, — гэта ўзор, на якім у найбліжэйшыя некалькі гадоў прывядуць у парадак падобныя населеныя пункты па ўсёй краіне.

Ён звярнуўся да мясцовых жыхароў:

«Трэба варушыцца. Не трэба спадзявацца толькі на дзяржаву. Яна сваю ролю сыграе. Там, дзе дзяржава павінна зрабіць, дзе вы не можаце, — там з дзяржавы трэба патрабаваць».

Далей Аляксандр Лукашэнка прайшоў па вуліцы Сяргея Грыцаўца, наведваў некалькі мясцовых крам і адзначыў, што трэба берагчы невялікія гандлёвыя пункты. Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы даручыў мясцовым уладам, каб да наступнага 7 лістапада ў пасёлку з'явілася крама прамтараў — напрыклад, у адным з памяшканняў, якія не выкарыстоўваюцца. Такса-

ма кіраўнік дзяржавы падняў пытанне стварэння спартыўнай школы для дзяцей, каб яны займаліся футболам, міні-футболам, лёгкай атлетыкай.

Далей беларускі лідар накіраваўся ў мясцовы Дом культуры, які таксама адрамантавалі. Кіраўніку дзяржавы далажылі аб праведзеных работах, а таксама аб развіцці Аршанскага раёна і вобласці ў цэлым. Пасля яму паказалі адрамантаваныя памяшканні, у якіх мясцовыя жыхары ўжо займаюцца спортам, харэаграфіяй, а ў актавай зале для Прэзідэнта выканалі некалькі народных кампазіцый.

ЗВАРОТ ДА НАРОДА

Перад дзвярыма мясцовага Дома культуры сабралася нямала людзей: усе чакалі Прэзідэнта. Кіраўнік дзяржавы прывітаў тых, хто прыйшоў, і нагадаў, што зараз ідзе тыдзень перад святам — Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі. «Гэта наша гісторыя, яе не перакрэсліш, яе не перапішаш. Той, хто спрабаваў, перапісваючы, кінуць камень у мінулае, атрымліваў гэты камень у сучаснасць», — сказаў ён.

Паводле слоў беларускага лідара, з цягам часу трэба было гэтае свята напоўніць новым сэнсам. У мінулым да гэтай даты давалі падарункі савецкаму народу, завяршалі важныя будоўлі — гэтую традыцыю захавалі і ў сучаснай Беларусі. Прэзідэнт анансаваў паездку «з поўначы на поўдзень» на наступным тыдні: побач з Жыткавічамі аднавілі аварыйны мост праз Прыпяць. Сапраўды важная будоўля, якая была вельмі неабходная, — з-за таго, што праз мост прайшла трэшчына, людзям прыйшлося аб'язджаць яго і пераадоль-

ваць каля 300 кіламетраў. «Гэта таксама своеасаблівы падарунак тым людзям», — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка.

Адна з такіх сацыяльных будоўляў была разгорнута і ў Балбасаве. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што маштабная праца ў свой час да «Дажынак» была праведзена ў Оршы, затым звярнулі ўвагу на Барань. Паводле яго слоў, па выніках зроблена нямала, але ўсё астатняе — за людзьмі. Догляд тэрыторыі павінны арганізаваць мясцовыя ўлады, трэба саджаць дрэвы, вырошчваць кветкі.

Таксама кіраўнік дзяржавы адзначыў, што добраўпарадкаванне — гэта важна, але рабочыя месцы — гэта галоўнае. У Балбасаве разгарнулі сур'ёзнае будаўніцтва, адновяць аэрапорт, які будзе выкарыстаны ў прамысловых мэтах. Ён стане адным з найлепшых у краіне, будзе прымаць самыя цяжкія самалёты, прымаць тавары і адпраўляць іх за мяжу. Акрамя таго, будуюцца лагістычны комплекс. Прэзідэнт адзначыў, што тут будуць з'яўляцца ўсё новыя і новыя рабочыя месцы.

Яшчэ беларускі лідар звярнуў увагу мясцовага кіраўніцтва: спяшацца са зносам старых памяшканняў авіязавода не варта. У асобных карпусах можна размясціць нейкую вытворчасць, паслугі. Ён заклікаў мясцовых жыхароў берагчы створанае.

ПАДЗЯКА ЗА ЎВАГУ

Да Прэзідэнта звярнулася карэнная жыхарка Балбасава і расказала, што тут яго вельмі чакалі. Яна падзякавала беларускаму лідару за тое, што пасёлак змяніўся ў лепшы бок, што Прэзідэнт звяр-

нуў сваю ўвагу і прыняў неабходныя рашэнні. Жанчына звярнулася да мясцовых жыхароў і заклікала іх берагчы Балбасава. Ад сябе асабіста яна падзякавала Прэзідэнту за верны палітычны вектар.

Прэзідэнт адзначыў, што Балбасава — гэта яго дзяцінства. Ён прыязджаў сюды на веласіпедзе, імчаўся ўздоўж чыгункі і на пяць рублёў, якія мама давала яму за дойку кароў, купляў сабе марожанае і з'ядаў па 10—12 порцый за раз, пасля чаго вяртаўся дадому. З-за таго, што гэта яго, роднае, кіраўнік дзяржавы не мог сабе дазволіць пачынаць адсюль будоўлю. Тое, што зараз ёсць у Балбасава, — ёсць ва ўсіх кутках Беларусі, аднак тут усё самае новае. Перш за ўсё звярнулі ўвагу на Мінск. Па словах кіраўніка дзяржавы, гэта найлепшы горад у свеце, ціхі, спакойны, утульны.

Потым заняліся абласнымі гарадамі, затым — раённымі, больш за палову з іх у Віцебскай вобласці ўжо ў парадку. Стварылі і аграгарадкі: каб моладзь засталася ў сельскай гаспадарцы, патрэбныя былі ўсе ўмовы.

Пазней высветлілася, што ў Віцебскай вобласці каля 15 пасёлкаў гарадскога тыпу, якім трэба дапамагчы, — заняліся і імі. Але давесці да ладу — гэта нескладана, бо «прыгажосць будзе запатрабаваная толькі тады, калі ёсць дзе працаваць».

Кіраўнік дзяржавы расказаў, што пасля распаду СССР у Беларусі не было нічога. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў цяжкія часы ён заўсёды казаў: не ведаеш, што рабіць, ідзі да людзей, яны падкажуць.

«Улада павінна рабіць тое, што трэба людзям. І вядома, напруж-

ваць людзей, яны павінны варушыцца», — сказаў ён.

Беларускі лідар дадаў, што перш, чым каго-небудзь крытыкаваць, трэба звярнуцца да сябе, паглядзець у люстэрка і спытаць: а што зрабіў ты для таго, каб краіна развівалася?

Што датычыцца знешняга палітычнага вектара, то, на думку Прэзідэнта, ён ад жыцця. Зразумела, што з суседзямі трэба жыць добра, сварыцца Беларусь ні з кім не збіраецца. Аляксандр Лукашэнка зноў паўтарыў: лепш сотні гадоў перагавораў, чым адзін дзень вайны.

* * *

Каманда Прэзідэнта ў хакейным матчы перамагла каманду Магілёўшчыны.

У мінулую суботу каманда кіраўніка дзяржавы ў Шклове праяла другі паядынак XII Рэспубліканскіх спаборніцтваў па хакеі з шайбай сярод аматараў на прызы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Выніковы лік паядынку — 8:14 (0:4, 3:4, 5:10).

З боку каманды Прэзідэнта шайбы закідвалі беларускі лідар, Мікалай Лукашэнка, Яраслаў Чупрыс, Андрэй Асташэвіч, Андрэй Міхалёў, Даніэль Корса, Дзмітрый Мялешка, Алег Антоненка, Андрэй Глебаў і Павел Белы. З боку каманды Магілёўшчыны — Сяргей Ясюкевіч, Сяргей Маторын, Ігар Жукаў, Уладзімір Зубараў і Дзмітрый Каляда.

Лепшымі гульцамі матча сталі: ад каманды Прэзідэнта — Мікалай Лукашэнка, ад зборнай Магілёўшчыны — Сяргей Маторын.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Кіраўнік МВФ: Кітай змяніў не толькі сябе, але і ўсю сусветную эканоміку

Эканамічнае пераўтварэнне Кітая змяніла не толькі ўнутранае жыццё краіны, але і ўсю сусветную эканоміку, заявіла кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду (МВФ) Крысцін Лагард на цырымоніі адкрыцця імпартнай выстаўкі ў Шанхаі. «Новая эра, агульная будучыня» — такі лозунг Першай кітайскай міжнароднай імпартнай выстаўкі ЭКСПА (China International Import Expo), якая праходзіць з 5 па 10 лістапада ў Шанхаі. «Сорак гадоў таму Кітай пачаў выбудоўваць мост да астатняга свету, адкрыўшы сваю эканоміку і прастымуляваўшы пачатак рэформаў, якія змянілі жыццё і магчымасці сотняў мільёнаў людзей і тут, і за межамі Кітая», — заявіла Лагард. Яна падкрэсліла, што Кітай будзе мост у будучыню, умацоўваючы міжнароднае супрацоўніцтва, асабліва ў гандлі. «Ад імя МВФ я звярнулася да ўсіх бакоў з заклікам зняць напал і вырашыць існуючыя гандлёвыя спрэчкі, пакуль дзейная сістэма гандлю не разбурана», — заўважыла кіраўнік МВФ. У выстаўцы бяруць удзел больш за 2,8 тысячы кампаній са 130 краін і рэгіёнаў свету. Сярод іх — 70 беларускіх прадпрыемстваў, якія прадастаўляюць практычна ўсе сферы эканомікі нашай краіны.

Уступілі ў сілу амерыканскія санкцыі супраць Ірана

Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аднаўляе ўсе санкцыі ў дачыненні да Ірана, якія былі адмененыя ў выніку пагаднення аб іранскай ядзернай праграме 2015 года. Паводле версіі Вашынгтона, санкцыі накіраваныя супраць «варожых» дзеянняў Ірана, у тым ліку кібератак і выпрабаванняў ба-

лістычных ракет, і закліканы перашкодзіць Тэгерану аказваць падтрымку радыкальным групам на Блізкім Усходзе. Па Іране пракацілася хваля пратэстаў. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы іранскіх гарадоў, выкрываючы «Смерць Амерыцы!». Акцыі пратэсту адбыліся ў 39-ю гадавіну захопу амерыканскага пасольства ў Тэгеране. Прэзідэнт краіны Хасан Раўхані паабяцаў абысці амерыканскія санкцыі і працягнуць прадаваць нафту. Санкцыі датычацца як самога Ірана, так і краін і кампаній, якія гандлююць з ім. Узброеныя сілы Ірана сабраліся на вучэнні, каб прадэманстраваць абароназдольнасць краіны.

Ліст Бадлера пайшоў з малатка за 234 тысячы еўра

Ліст французскага паэта Шарля Бадлера, у якім ён паведамаў пра жаданне пакончыць з сабой, пайшоў з малатка за 234 тысячы еўра. Гэта ў тры разы вышэй чаканай сумы. Пасланне датуецца 30 чэрвеня 1845 года. У ім паэт напісаў сваёй каханай Жанне Дзюваль, што да моманту, калі яна будзе яго чытаць, ён ужо будзе мёртвы. Прычынай свайго рашэння забіць сябе ён назваў няздольнасць справіцца са смуткам. У той дзень Бадлер нанёс сабе раненне, але яно аказалася несмяротным — пасля той няўдалай спробы ён пражыў яшчэ 22 гады. За гэты час вялікі французскі паэт напісаў свае галоўныя творы, у ліку якіх легендарны паэтычны зборнік — «Кветкі зла». Бадлер пазнаёміўся з Дзюваль у 1842 годзе пасля яе пераезду ў Францыю з Гаіці. Яны былі разам 20 гадоў да яе смерці ў 1862-м. Паэт называў Дзюваль чорнай Венерай і абагуляў яе.



Актыўнае даўгалецце

Сям'я для 80-гадовых і зніжкі на спорт

Зніжкі ці дысконтныя карткі для пажылых, каб зрабіць для іх больш даступнымі заняткі спортам ці паходы на культурныя мерапрыемствы. Пажылыя валанцёры, якія будуць адведваць такіх жа пенсіянераў, як і яны самі, калі тыя не могуць выйсці на вуліцу. Гэтыя і іншыя кірункі работы са старымі з мэтай захаваць у іх зацікаўленасць да жыцця плануецца рэалізоўваць у Беларусі ў межах стратэгіі актыўнага даўгалецця.

Дэмаграфічныя працэсы ў нашай краіне не адрозніваюцца ад аналагічных працэсаў у еўрапейскіх дзяржавах. Працягласць жыцця расце, аднак паўстаюць новыя сацыяльныя праблемы, якія трэба вырашаць. Гэта і пашырэнне сацыяльных паслуг для пажылых, і садзейнічанне актыўнаму даўгалеццю, і клопат пра інвалідаў. І вырашаць праблемы дзяржаўным і прыватным арганізацыям трэба супольна.

— Міжсектаральнае супрацоўніцтва ў сферы сацыяльнай падтрымкі насельніцтва ўжо працуе. З дапамогай нямецкіх калег мы ўкаранілі ў наша заканадаўства дзяржаўны сацыяльны заказ. І сёлета ўжо рэалізуецца 84 дагаворы, хоць пачыналі мы ў 2014-м з 34 дагавораў. 14 недзяржаўных арганізацый супрацоўнічаюць з Чыр-

воным крыжам, — заўважыў **Аляксандр РУМАК, намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны падчас Рэспубліканскага сацыяльнага форуму**, на які чацвёрты раз сабраліся эксперты з розных куткоў Беларусі і Германіі, каб абмеркаваць шляхі пабудовы гуманнага інклюзіўнага грамадства.

З гэтага года запрацавала такая форма сацпаслуг, як замяшчальная сям'я для адзінокіх пажылых, якім патрэбна дапамога. Ужо 28 сем'яў заключылі дагаворы і ўзялі да сябе такога старога для сумеснага жыцця. «У 80—90 гадоў чалавек атрымлівае для сябе новую сям'ю. І гэта самая лепшая форма сацыяльнай падтрымкі. Таму што чалавек кожны дзень жыве з людзьмі, якія сталі яму роднымі, не ведае клопату», — дадаў намеснік міністра.

Ён таксама адзначыў, што пажылым трэба даваць магчымасць працаваць і далей. Мабыць, варта прапаноўваць ім праходзіць перападрыхтоўку па іншых спецыяльнасцях.

Важна ствараць пляцоўкі, дзе пажылыя маглі б праводзіць вольны час, сустракаючыся адно з адным. А для грамадзян з дыягназам дэменцыі, большасць якіх пражывае дома, а не ў сацыяльных установах, трэба развіваць паслугі суправаджальнага пражывання, упэўнены Аляксандр Румак. Дапамогу такога роду, дарэчы, атрымліваюць больш як 90 тысяч пажылых беларусаў, у тым ліку і людзі, якія пакутуюць на дэменцыю.

— Трэба даць магчымасць пенсіянерам і інвалідам арганізаваць сваё жыццё так, як яны хочуць, не звяртаючыся да стацыянарнага сацыяльнага абслугоўвання. Мы працуем над стварэннем альтэрнатыўных формаў, каб чалавек займеў падтрымку ў тым месцы, дзе ён хоча жыць, — падкрэсліў намеснік міністра.

Ірына СІДАРОК.